

КІРУНАК РАЗВІЦЦЯ ВЫЗНАЧЫМ САМІ

Прэзідэнту прадставілі дапрацаваны праект бюджэту на 2019 год

Дапрацоўка спатрэбілася, каб максімальна выкарыстаць усе магчымасці эканоміі пры поўным захаванні сацыяльных выдаткаў. «Ніякага марнатраўства ў наступным годзе не павінна быць, не толькі ў наступным — заўсёды, — звярнуўся кіраўнік дзяржавы да ўдзельнікаў нарады. — Мы павінны лічыць кожную капейку. Я з практыкі ведаю, што ёсць жаданне ва ўрада, міністраў, яшчэ некага, хто залежыць ад бюджэту, мець пэўныя рэзервы на ўсялякі выпадак. Гэта катэгарычна непрымальна. І гэта вы павінны былі выправіць за мінулыя два тыдні».

Беларускі лідар папярэдзіў: ніякіх еўрарамонтаў, закупак, акрамя цэнтралізаваных, ніякіх выдаткаў на рознага роду непатрэбныя камандзіроўкі. «Трэба з гэтым заканчваць. Хопіць ездзіць па канферэнцыях, у нас у кожнай дзяржаве, дзе праходзяць гэтыя канферэнцыі, ёсць пасольствы. Арыентуйце іх, і няхай яны гэтым займаюцца. Ехаць трэба тады, калі гэта прынясе ма-

тэрыяльную або іміджавую карысць. Гэта датычыцца ўсіх», — заявіў Аляксандр Лукашэнка і даручыў старшыні Дзяржаўнага кантролю Леаніду Анфімаву прасачыць за выкананнем бюджэту з улікам гэтых патрабаванняў.

Песімістычны, як яго назваў намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Мікалай Снапкоў, бюджэт быў сфарміраваны з-за таго, што

да завяршэння восеньскай сесіі парламента, дамоўленасці з Расійскай Федэрацыяй наконт кампенсацыі страт з-за падатковага манеўру дасягнуць не ўдалося. Міністр фінансаў Беларусі Максім Ермаловіч растлумачыў журналістам, што ў 2019 годзе бюджэт нашай краіны з-за падатковага манеўру можа недалічыцца больш як 600 мільёнаў беларускіх рублёў.

Хвалявацца наконт гэтага не варта. Пра гэта таксама сказаў Прэзідэнт на ўчарашняй нарадзе. «Нават пры найгоршым варыянце ніякай катастрофы не здарыцца. А што датычыцца 2019 года, то ўвогуле няма пра што казаць. Калі мы не дамовімся, то падатковы манеўр будзе ўплываць на нашу эканоміку паступова: з 2019-га па

2024 год, — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. — Ніякай не тое што катастрофы, ніякай насцярожанасці быць не можа. Як бы там ні было, мы будзем развівацца ў тым кірунку, які вызначым тут, у суверэннай незалежнай Беларусі. Таму і бюджэт, а гэта мільярды рублёў, неабходна размеркаваць вельмі дакладна, каб сродкі трапілі туды, куды трэба».

Аляксандр Лукашэнка паўтарыў: трэба спакойна жыць і працаваць, думаць пра сваю сям'ю, дзяцей, зрабіць усё, каб годна сустрэць Новы год. «А мы павінны арганізаваць, як раней, каб ніводны пенсіянер, ніводнае дзіця не засталіся без увагі», — звярнуўся кіраўнік дзяржавы да ўдзельнікаў нарады.

Яшчэ адзін клопат у перадсвяточныя дні — бяспека. Дзяржава не павінна дапусціць пагаршэння крымінагенай сітуацыі падчас свят.

Праект бюджэту дапоўнены чатырма новымі нормамі. А ў дапрацаваным праекце новай рэдакцыі Падатковага кодэкса выключаны дадатковыя камеральныя праверкі, адтэрміноўкі па падатках па рашэнні падатковага органа, адзіная стаўка экалагічнага падатку за захаванне адходаў, абавязак штогадовай справаздачы аб даходах для суб'ектаў аграэкатурызму, дзесяцікратны каэфіцыент да падатковай базы па адзіным падатку на вызначаны незадаэклараваны даход. Таксама ўлічана прапанова Савета па развіцці прадпрымальніцтва па зніжэнні з 2020 года верхняй мяжы павышаючых каэфіцыентаў да ставак падатку на нерухомасць і зямельнага падатку з 2,5 да 2.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

РУХ НАПЕРАД

Нам важна захаваць пераемнасць у адносінах з Пакістанам і надаць ім новы імпульс

Пра гэта ішла размова на ўчарашняй сустрэчы Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі са старшынёй Аб'яднанага камітэта начальнікаў штабоў Узброеных Сіл Пакістана Зубайрам Махмудам Хаятам. Гэта першы візіт прадстаўніка ваенных сіл Пакістана ў Беларусь.

«Армія ў Пакістане — гэта не проста армія. Вы несяце велізарную эканамічную і сацыяльную нагрузку, — сказаў Прэзідэнт, звяртаючыся да Зубайра Махмуда Хаята. — Мы гатовы ўдзельнічаць у вашай эканамічнай, сацыяльнай рабоце, і, калі вы ўбачыце нешта з нашых тавараў, якія падыходзяць для арміі і патрэб вашай краіны, мы гатовы пастаўляць гэтыя тавары. У тым ліку разам з пакістанскімі спецыялістамі, стварыўшы там, на месцы, сумесныя прадпрыемствы, такія тавары вырабляць».

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што Беларусь поўная рашучасці рэалізаваць дамоўленасці з Пакістанам аб нарошчванні сумеснага тавараабароту да аднаго мільярда долараў. «Для патэнцыялу нашых эканомік гэта лічба невялікая. Але вы павінны ведаць, што мы ў Беларусі поўныя рашучасці выканаць гэту дамоўленасць, — заявіў Прэзідэнт. — Што датычыцца ваенна-тэхнічнага супрацоўніцтва, скажу каратка: усё, што вас цікавіць у Беларусі, мы гатовы вам прадставіць, паказаць. І калі вы знойдзеце неабходным з нашай ваенна-тэхнічнай вытворчасці нешта закупляць або ствараць разам, мы гэта хутка разгледзім і вырашым».

Ён таксама закрануў дзейнасць сумеснай камісіі па гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве і прапанаваў арганізаваць сустрэчу беларускага боку з прадстаўнікамі армейскай колаў Пакістана, якія курыруюць пытанні забеспячэння Узброеных Сіл і сацыяльна-эканамічных праекты. «Мы маглі б непасрэдна з вашымі падначаленымі дамовіцца аб сумеснай рабоце», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

У час сустрэчы таксама абмяркоўвалася супрацоўніцтва дзвюх краін у інтэграцыйных аб'яднаннях, у тым ліку ў кантэксце будаўніцтва кітайска-пакістанскага эканамічнага калідора і эканамічнага пояса Шаўковага шляху. На думку бакоў, рэалізацыя гэтых праектаў — добрая магчымасць для спалучэння эканамічных інтарэсаў.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

Парламенцкі дзённік

Крокі будучы канкрэтныя

На пасяджэнні ў Савеце Рэспублікі парламентарыі, прадстаўнікі міністэрстваў і арганізацый абмеркавалі, як больш эфектыўна рухацца да Мэт устойлівага развіцця. Размова ідзе не толькі пра рэкамендацыі, але і пра пэўныя заканадаўчыя акты.

Ала БОДАК, старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па заканадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве, гаворачы пра карэкцёрку закона аб абыходжанні з адходамі, адзначыла: «Мы прапануем увесці так званую працэдуру зялёных закупак. І аддаваць прыярытэт прадукцыі, якая была выраблена ў выніку перапрацоўкі адходаў. І мы прапануем таксама знізіць мытную пошліну на ўвоз абсталавання, матэрыялаў, найноўшых тэхналогій, якія якраз і накіраваны на перапрацоўку другасных рэсурсаў. Для нас вельмі важна не толькі прыняццем канкрэтнага закона забяспечыць дасягненне Мэт устойлівага развіцця, а прыняць праграмныя дакументы, якія б адлюстроўвалі комплексны падыход да іх дасягнення».

Генадзь ТРУБІЛА, першы намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Беларусі, расказаў падрабязней аб праграмах «Чыстая вада» і «Абыходжанне з цвёрдымі камунальнымі адходамі (ЦКА)»: «Задача стаіць да 2020 года забяспечыць якаснай пітной вадой насельніцтва, у якога ўжо існуюць трубаправоды і водазабеспячэнне. І да 2025 года — поўнасю ўсё насельніцтва. Для гэтага нам неабходна за два гады пабудаваць каля 500 станцый абезжалезвання вады». Што датычыцца ЦКА, то мэта стаіць да 2025 года атрымаць каля 25 % другасных матэрыяльных рэсурсаў з цвёрдых камунальных адходаў.

Іаана КАЗАНА-ВІШНЯВЕЦКІ, пастаянны каардынатар ААН, пастаянны прадстаўнік ПРААН у Беларусі, падкрэсліла, што наша краіна адрозніваецца на фоне іншых: «У тым сэнсе, што тут сістэма каардынацыі работы па Мэтах устойлівага развіцця вельмі добра ўжо пабудавана. Зараз неабходна нам напоўніць гэту сістэму каардынацыі канкрэтнымі праектамі і рухам наперад, звязаць з парадкам-2030. Развіваем праекты, якія накіраваны на ўстойлівае развіццё ўвогуле, але і з прынцыпам, каб нікога не пакінуць убаку, каб звяртаць увагу на ўразлівыя катэгорыі. Гэта могуць быць людзі з інваліднасцю, тыя, хто не мае доступу да нейкіх паслуг ці магчымасцяў, напрыклад уладкавацца на працу». Гэта дастаткова складаныя праекты, у якіх важны партнёрскія адносіны, у тым ліку паміж рознымі галінамі і ўзроўнямі ўлады, недзяржаўнымі арганізацыямі, прыватным бізнесам, каб усе разам глядзелі, што яшчэ палепшыць для канкрэтных людзей.

Надзея АНІСОВІЧ.

ШТО Ё СВЕЦЕ РОБІЦЦА

Мэй асцерагаецца расколу ў краіне з-за Брэксіту



Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Тэрэза Мэй выступіла супраць другога рэферэндуму па «брэксіце» з-за асцярогі расколу ў краіне, піша Spiegel. Пры гэтым выданне падкрэслівае, што заклікі да новага рэферэндуму аб выхадзе з ЕС становяцца ўсё гучнейшыя. «Давайце не будзем парушаць абяцанне, дадзенае брытанскаму народу. Чарговае галасаванне нанясе неперапраўную шкоду цэласнасці нашай палітыкі і яшчэ больш падзеліць краіну, тады як мы павінны працаваць над яе аб'яднаннем», — адзначыла Мэй. Заява стала адказам на імкненне некаторых членаў брытанскага ўрада правесці яшчэ адзін рэферэндум па Брэксіце. Удакладняецца, што гэтую ідэю ў той ці іншай ступені падтрымліваюць пяць міністраў, у тым ліку кіраўнік мінфіна Філіп Хаманд і міністр працы і па справах пенсій Эмбер Рад. Міністр адукацыі Злучанага Каралеўства Даміян Хіндс у сваю чаргу заявіў, што Лондан не разглядае ідэю арганізацыі новага галасавання па пытанні Брэксіту.

У Францыі знайшлі спосаб дамовіцца з «жоўтымі камізэлькамі»

Французскія ўлады прыслухоўваюцца да патрабавання руху «жоўтых камізэлек» аб правядзенні рэферэндумаў грамадзянскай ініцыятывы, на якіх павінны разглядацца пытанні дзяржаўнай важнасці. Пра гэта расказаў прэм'ер-міністр краіны Эдуар Філіп у інтэрв'ю газеце Echos. «Не бачу прычын, чаму мы павінны выступаць супраць гэтага прынцыпу. Рэферэндум можа быць добрым інструментам у дэмакратыі, але не па якім заўгодна пытанні і

не на любых умовах», — падкрэсліў ён. Прэм'ер-міністр заявіў, што такія «дэбаты» будуць арганізаваны па ўсёй Францыі. Паводле слоў Філіпа, французскі ўрад недастаткова слухаў сваіх грамадзян. Цяпер ён перакананы, што французцы хочуць трансфармацыі краіны і яе аднаўлення пры іх удзеле. «Жоўтыя камізэлькі» прасоўваюць ініцыятыву аб рэферэндуме грамадзянскай ініцыятывы. Пры дапамозе такога інструмента, падобнага на рэферэндумы ў Швейцарыі, французцы маглі б найпрост галасаваць па папраўках да законаў і пытаннях дзяржаўнай важнасці. Цяпер для вынясення пытанняў на рэферэндум патрабуецца падтрымка пятай часткі ўсіх дэпутатаў Нацсходу і 10 працэнтаў выбаршчыкаў, аднак такога прэцэдэнта ў Францыі яшчэ не было. Пратэстоўцы прапануюць знізіць парог да 700 тысяч подпісаў.

Археологі адшукалі ў Егіпце грабніцу ўзростам 4400 гадоў



Грабніца выяўлена ў комплексе пірамід у паселішчы Сакара за 30 кіламетраў ад Каіра. Яна ўпрыгожана шматлікімі каляровымі іерогліфамі і статуямі фараонаў. На малюнічных фрэсках намаляваны вярхоўны жрэц па імені Ватае з маці, жонкай і іншымі сваякамі, якія спачываюць у грабніцы. Экспедыцыя наткнулася на грабніцу яшчэ ў лістападзе, аднак доўга не магла пранікнуць унутр, паколькі ўваходныя адтуліны былі старанна замураваныя.

Гэтая грабніца заставалася недатыкальнай 4,4 тысячагоддзя. Генеральны сакратар Вярхоўнага савета па старажытнасці Егіпта Мустафа Вазіры назваў гэта адкрыццё «адзіным у сваім родзе за апошнія дзесяцігоддзі».